

7
2020

РОДНАЯ ПРИРОДА

Родная природа
Грамадска-палітычны,
навукова-папулярны
экалагічны часопіс
№7, ліпень, 2020

Выдаецца са студзеня 1972 года
На беларускай і рускай мовах

Заснавальнік

Міністэрства прыродных рэсурсаў
і аховы навакольнага асяроддзя
Рэспублікі Беларусь

Галоўны рэдактар

Вераніка Аляксандраўна Коласова

Адрас рэдакцыі:

Юрыдычны адрас:
220013, Рэспубліка Беларусь,
г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а
e-mail: info@vvi.zvazda.by

Паштовы адрас:

220034, Рэспубліка Беларусь,
г. Мінск, вул. Захарова, 19
e-mail: pryroda@vvi.zvazda.by

Тэлефоны:

прыёмная — (017) 287-19-19
галоўны рэдактар — (017) 263-84-61
аддзел рэкламы — (017) 287-17-79
аддзел падпіскі — (017) 337-44-04

Падпісныя індэксы:

74926 — індывідуальны
749262 — ведамасны

Пасведчанне аб дзяржаўнай
рэгістрацыі сродку масавай
інфармацыі № 572
ад 29.01.2014,
выдадзенае Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь

Выдавец

Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова
“Выдавецкі дом “Звязда”

Дырэктар — галоўны рэдактар
Павел Якаўлевіч Сухарукаў

Тэхнічны рэдактар,
камп’ютарная вёрстка:
А.В. Папоў, К.А. Горыд
Стыльрэдактар
І.Б. Хвалеі

Падпісана да друку
17.07.2020

Фармат 60x84 1/8

Папера мелаваная

Друк афсетны. Ум. друк. арк. 6,51

Улік.-выд. арк. 9,61

Тыраж 997 экз.

Заказ

Рэспубліканскае ўнітарнае
прадпрыемства “БудМедыяПраект”.
ЛП 02330/71 ад 23.01.2014,
вул. В. Харужай, 13/61,
220123, Мінск, Рэспубліка Беларусь

Пры выкарыстанні матэрыялаў
спасылка на часопіс
“Родная прырода” абавязковая.
Рукапісы не рэцэнзуюцца
і не вяртаюцца. Рэдакцыя па сваім
меркаванні адбірае і публікуе
адрасаваныя ёй пісьмы.
Адказнасць за змест рэкламных
публікацый і модуляў нясуць
рэкламадаўцы.

6+

© Міністэрства прыродных
рэсурсаў і аховы
навакольнага асяроддзя
Рэспублікі Беларусь, 2020



Фота Аляксандра БАТУРЫ



- 2 проблемный вопрос
Осторожно, клещи!
- 6 экология и закон
Как решить
“мусорную проблему”?
на шляху да Мэтаў
- 8 Зямля на вагу золата
общественная инициатива
- 10 Народный сад
посадим вместе!
на страже природы
- 12 “Мне нравится,
что я помогаю предприятиям”
метеоклуб
- 14 История прогноза погоды
международное сотрудничество
- 17 Вместе против инвазии
мир растений
- 18 Топ-10 ядовитых
дикоросов Беларуси
это интересно
- 39 Географический центр
Европы: версии
и реальность
у гасцях у майстра
- 43 Прырода дорыць
прыгажосць
записки натуралиста
- 44 Летняя прогулка вдоль Ельни
у гасцях на “зорнай” сядзібе
- 46 “Уся натура за акном”!
кот и пес
- 50 Кошки vs собаки
рыбак — рыбаку
- 52 Золотые зерна